

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

17 ліпеня 2020 г. № 26 (562)

ШТОТЫДНЁВЫ ДАДАТАК ГАЗЕТЫ ЗВЯЗДА

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРШЧЫКАЎ І ДЭПУТАТАЎ МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ



ТЭМА ТЫДНЯ

Якаснасць і даступнасць —



пастулаты сучаснай сістэмы аховы здароўя

ВОПЫТ

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — на стар. 4-14

СТЫМУЛ ДЛЯ АКТЫВІСТА

Магілёўскі аблсавет вырашыў зрабіць персанальную намінацыю для старастаў і вулічкамаў

Сярод тых, хто стаў сёлета «Чалавекам года — 2019», — і стараста вёскі Пуцькі Чавускага раёна **Вольга АЎЧЫННІКАВА**. Такім чынам у раёне вырашылі падтрымаць актывістку за яе адказную грамадскую пазіцыю. Яна шмат гадоў з'яўляецца сувязным звяном паміж жыхарамі вёскі і мясцовай уладай. Дзякуючы ёй насельніцтва далучаецца да грамадскай дзейнасці, стварае прыгажосць у месцах адпачынку, удзельнічае ў добраўпарадкаванні свайго населенага пункта.



— Такія людзі, як Вольга Аўчыннікава, — нашы асноўныя памочнікі ў грамадскай рабоце, — кажа **старшыня праўлення абласной асацыяцыі мясцовых Саветаў дэпутатаў, старшыня Чавускага райсавета Анатоль МАЦЮЛІН**. — Мы пастаянна шукаем спосабы, як іх заахоўваць. Нядаўна такіх магчымасцяў стала болей. Асацыяцыя выступіла ініцыятарам таго, каб павялічыць колькасць намінацый у штогадовым спаборніцтве сярод органаў мясцовага самакіравання, якое праводзіцца па лініі аблсавета і аблвыканкама. І нас падтрымалі. Будуць яшчэ тры намінацыі для індывідуальных органаў самакіравання — старастаў, старшын па доме і гэтак далей. Яны змогуць атрымаць за сваю дзейнасць 30, 20 і 15 базавых велічынь — у залежнасці ад месца.

стар. 16

СЁННЯ Ў НУМАРЫ Ведаць праблемы



Як жывецца вяскоўцам, высвятлялі ўдзельнікі пасяджэння Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання.

стар. 3

Над чым працуем?



Якія законы ў сферы аховы здароўя атрымаюць навацыі і чаго яны датычацца?

стар. 4

Будзе камфортна!



Новая паліклініка, разлічаная на абслугоўванне 40 тысяч чалавек, у хуткім часе адкрыецца ў Гомелі.

стар. 13

Інвестыцыі ў здароўе



Сёлета на рэканструкцыю і мадэрнізацыю ўстаноў аховы здароўя Віцебшчыны выдаткавана 19,5 мільёна рублёў.

стар. 14

Аналіз у... кантэйнеры



Бескантактавая модульная лабараторыя пачала дзейнічаць у Гродне.

стар. 14